

EDITORIAL RULES FOR WRITING ARTICLES AND REVIEWS FOR THE MAGAZINE
"BELARUSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE"

Garamond 12 font, line spacing 1.5 (in footnotes, font size – 10, line spacing – 1.0).

Article format:

Name (not initial) and surname of the author

Author's name in English (or as in passport)

The author's workplace (e.g. University of Warsaw)

Author's e-mail

ORCID number

Title in the article's language

Abstract in Belarusian (up to 500 characters)

5 keywords in Belarusian

Title in English:

Abstract in English (up to 500 characters)

5 keywords in English

Body of the article

Bibliography (unnumbered alphabetical list)

Quotes are given in quotation marks („”) – without italics. Illustrative material is marked in italics.

Bibliographical references are placed in the article in square brackets, providing the name of the author or editor, year of publication and page number, e.g.:

1 autor: [Tratsiak 2015: 58],

editor: [Barysienka (ed.) 2015: 54],

Works by one author published in the same year: [Kaleta 2015a: 65, 2015b: 120-124],

2 authors of one work: [Barysienka, Kaleta 2015: 65],

3 authors of one work: [Barysienka, Kaleta, Tratsiak 2015: 65],

many authors: [Kaleta et al. 2015: 65].

It is possible to automatically insert footnotes to provide additional information or commentary, but not as references to the cited sources. The reference list is placed at the end of the article in an unnumbered alphabetical order. Items written in Cyrillic and Latin cannot appear in the same list. Bibliographic items written in Cyrillic should be transliterated in accordance with PN-ISO 9:2000. The transliteration is available at: <https://www.ushuaia.pl/transliterate/> (PN-ISO 9:2000 system). The original is given first, followed by a transliterated version in square brackets.

Examples:

1) Original monograph

Важнік С., 2008, *Кантрастыўны сінтаксіс польскай і беларускай моў. Семантыка і дыстрыбуцыя дзеяслоўнага прэдыката*, Мінск [Važnik S., 2008, *Kantrastyŭny sintaksis pol'skaj i belaruskaj moŭ. Semantyka i dystrybucyâ džeâsloŭnaga prèdykata*, Minsk].

2) Monograph edited by

Лагвінец А., Чуліцкая Т. (рэд.), 2013, *Беларусь і беларусы сярод суседдзяў: гістарычныя стэрэатыпы і палітычныя канструкты*, Варшава [Lagvinec A., Čulickaâ T. (rèd.), 2013, *Belarus' i belarusy sârod suseddzâŭ: gîstaryčnyâ stèrèatypy i palityčnyâ kanstrukty*, Varšava].

3) Chapter in a monograph edited by

Лобач У., 2013, *Вобразы суседніх народаў у традыцыйным светапоглядзе беларусаў*, [у:] А. Лагвінец, Т. Чуліцкая (рэд.), *Беларусь і беларусы сярод суседзяў гістарычныя стэрэатыпы і палітычныя канструкты*, Варшава, с. 39-52 [Lobač U., 2013, *Vobrazy susednih narodaŭ u tradycyjnym svetapogládze belarusaŭ*, [u:] A. Lagvinec, T. Čulickaâ (rèd.), *Belarus' i belarusy sârod suseddzâŭ gîstaryčnyâ stèrèatypy i palityčnyâ kanstrukty*, Varšava].

4) Article in a journal:

Калета Р., 2013, *Пра беларуска-польскіх “фальшывых сяброў перакладчыка”*, “Acta Albaruthenica”, т. 13, с. 135-144 [Kaleta R., 2013, *Pra belaruska-pol'skih “fal'syvyh sâbroŭ perakladčyka”*, “Acta Albaruthenica”, t. 13, s. 135-144].

5) Internet publications

Калета Р., *Выкладчык беларускай мовы з Польшчы: “Беларусы не павінны баяцца рабіць памылкі і павінны гаварыць па-беларуску”*, [online] <https://radiokultura.by/be/news/vykladchyk-belaruskaj-movy-z-polshy-belarusy-ne-pavinny-bayacca-rabic-pamyylki-i-pavinny-gavaryc> [Доступ 4.11.2016] [Kaleta R., *Vykladčyk belaruskaj movy z Pol'sčy: “Belarusy ne pavinnny baâcca rabic' pamyylki i pavinnny gavaryc' pa-belarusku*].

Review format

Name and surname of the author or authors, title of the book, publisher, city and year of publication, number of pages Main text

Full name of the review's author

The author's workplace (e.g. University of Warsaw)

Author's e-mail

The editors reserve the right to select materials for publication, as well as to edit them.